

(карточные игры); 2) игры, которые базируются на случайном исходе событий, но имитирующие состязания в мастерстве (игра в кости); 3) игры, при которых используются законы вероятности (тотализатор, рулетка). Указ Президента «Об осуществлении деятельности в сфере игорного бизнеса на территории Республики Беларусь» в зависимости от видов игорного бизнеса выделяет такие виды азартных игр, как карточные игры, рулетку, игры на игровых автоматах и т.д.

Указ содержит также положения, касающиеся выдачи лицензии для осуществления предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса, прав и обязанностей посетителей игорных заведений и организаторов азартных игр, вопросов налогообложения при осуществлении видов игорной деятельности, предусматривает ограничения на организацию и проведение азартных игр и административную ответственность, которая наступает в результате нарушений в сфере игорного бизнеса. Следовательно, Указ Президента Республики Беларусь закрепляет положения, касающиеся предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса, и определяет границы законодательного регулирования данной отрасли.

Таким образом, на законодательном уровне возникает необходимость в урегулировании вопросов относительно дальнейшего существования и развития игорной деятельности путем лишь частичного вмешательства государства в данную сферу предпринимательства. Но вместе с тем государством должны охраняться права и свободы граждан и общества в целом.

Ю. Т. Рахатка
ГрДУ імя Я.Купалы (Гродна)

МАРАЛЬ, ЯК АСНОЎНЫ САЦЫЯЛЬНЫ РЭГУЛЯТАР У ПОГЛЯДАХ ФРАНЦЫСКА СКАРЫНЫ

Прававыя погляды Ф.Скарыны разглядалі вядомыя беларускія даследчыкі: І.С.Дварчанін, С.А.Падокшын, Я.А.Юхो, але ў іх працах асаблівая ўвага надавалася прававым нормам, а мараль не з'яўляліся спецыяльным аб'ектам даследавання.

У “Сказании доктора Ф.Скарыны с Полоцька в книги второго закона Моисеева” сказана: “закон прироженый в том наиболие соблюдаєм бываець: то чи ници иным всем, что самому любо ест от иных имети”. Дадзенае выказванне — залатое правіла маралі, і найбольш поўна адлюстроўвае, што такое мараль. Скарына лічыць, што асоба павінна кіравацца ў жыцці гэтым правілам.

БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка.
БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.”.

Дадзене правіла мае аналогію з дзесяццю запаветамі, а гэта ўказвае на тое, што асноўнай крыніцай маралі выступае права божае, альбо “прырожанас”. Гэта значыць, што маральныя паняцці добра і зла даоцца ад нараджэння, а пазнае чалавек іх дзякуючы свайму разуму: “тым же обычаем и нынъ единий каждый человек, имея разум познаеть (вылучана аўтарам), иже непослушание, убийство, прелюбодесание, ненависць, гордость, злоречение, ...” Па прыродзе людзі валодаюць станоўчымі якасцямі. Роля маралі — вучыць людзей быць добрымі ў адносінах адзін да другога, а гэта патрэбна для сусідавання, падтрымання парадаку ў грамадстве, рэгуляванню адносін паміж людзьмі.

Пад прававой нормай Скарына разумее права пісанас. Прававыя нормы, як і мараль асноўваюцца на “прыражоным праве”, але Францыск прытрымліваецца меркавання, што з самага пачатку дадзенныя нормы ствараліся для людзей злых, тых, хто не прыняў нормы божага права: “И вчинити суть права, или закон, для людей злых...”, для тых, хто стаў злым.

Несумненна, і праву і маралі Скарына надаваў вялікае значэнне, але мы можам казаць аб тым, што мараль, у разуменні Скарыны, стаіць вышэй, чым права. Маральныя нормы ўтрымліваюць у сабе ўсе неабходныя правілы і нормы, якія неабходны чалавеку для жыцця ў грамадстве. Праяўленне беззаконня, на думку Скарыны,— гэта перш за ўсе парушэнне норм маралі, якое праяўляеца ў граху: “Кайн теже познал ест грех свой, иже убил брата Авеля, протож и рече: “Болши ест беззаконие (вылучана аўтарам) мое, нежели бых могил милосердие умолити””. Менавіта так з’явіліся людзі, якія перасталі прытрымлівацца маральных норм (злыя людзі). На думку Скарыны іх да гэтага падштурхнула нячыстая сіла. І Бог выбраў людзей, якія ўсталявалі такі рэгулятар грамадскіх адносін як права, каб абараніць сябе, сваіх блізкіх і чалавецтва увогуле ад людзей, што парушаюць агульнапрынятые нормы: “Егда грешимо перед лицем божиим, укрепляются врази наши душевные, яко суть диаволи, ... То посылает нам господь бог настырей и докторов,...теже князей и воевод,... иже боронят нас от рук поганских”. Значыць права спатрэблілася, толькі для таго, каб дадаткова рэгуляваць усе адносіны ўжо рэгламентаваныя мараллю, каб барапаніць тых хто жыве згодна з мараллю.

Францыск Скарына лічыў, што права і мараль цесна ўзаемазвязаны: мараль даеца ўсім людзям ад Бога, а права патрэбна, каб абараніць адносіны, што склаліся ў рамках гэтых маральных норм, ад людзей, якія іх парушаюць. Нормы маралі адзыграюць такое значэнне, таму што яны рэгулююць жыцце большасці людзей. Менавіта таму можна казаць аб тым, што асноўным сацыяльным рэгулятарам Скарына лічыў мараль.

БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка.

БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.⁹